

Спецыфікацыя



PAROC eXtra

Мяккая негаручая пліта з высокімі цеплаізаляцыйнымі і гукапаглынальнымі характарыстыкамі.

Універсальная пліта з каменнай ваты для цепла-, гукаізаляцыі і вогнеаховы. Прымяняецца ў будаўнічых канструкцыях, дзе адсутнічае нагрузка на цеплаізаляцыйны матэрыял: скатных дахах, каркасных сценах і перагародках, перакрыццях, драўляных падлогах.

Прадукты з каменнай ваты PAROC здольныя вытрымліваць высокія тэмпературы. Злучнае рэчыва пачынае выпарацца пры тэмпературы вышэй за 200 ° С. Ізаляцыйныя характарыстыкі застаюцца нязменнымі, але трываласць на сціск слабее. Тэмпература спякання валокнаў вырабаў з каменнай ваты складае больш за 1000 ° С.

Тып упакоўкі Поліэтыленавая упакоўка у пачкі ці упакоўка Big Pack.

ПАМЕРЫ	
ШЫРЫНЯ-ДАЎЖЫНЯ	ТАЎШЧЫНЯ
610 x 1220 мм	42-220 мм
565 x 1220 мм	42-220 мм
У адпаведнасці з СТБ 1995	У адпаведнасці з СТБ 1995
Іншыя памеры даступныя па запыце	

УЛАСЦІВАСЦЬ	ЗНАЧЭННЕ	У АДПАВЕДНАСЦІ З
DIMENSIONAL STABILITY		
Трываласць памераў пры вызначанай тэмпературы, дэклараваная, DS(70,-)	≤ 1 %	СТБ 1995

Уласцівасці

УЛАСЦІВАСЦЬ	ЗНАЧЭННЕ	У АДПВЕДНАСЦІ З
ВОГНЕАХОЎНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ		
Гаручасць	НГ	ТКП 45-2.02-142
ЦЕПЛАПРАВODНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ		
Thermal Resistance	https://paroc.com/thermal-resistance-table	
Цеплаправоднасць па ўмовах А, ГОСТ	0,038 Вт/мК	
Цеплаправоднасць па ўмовах Б, ГОСТ	0,039 Вт/мК	
Кэфіцыент паветрапранікальнасці, ξ	$120 \times 10^{-6} \text{ м}^3/\text{м}^2\text{сПа}$	
DURABILITY FIRE THERMAL		
Durability of Reaction to Fire Against Heat, Weathering, Ageing/Degradation	The fire performance of mineral wool does not deteriorate with time. The Euroclass classification of product is related to the organic content, which cannot increase with time.	
Durability of Thermal Resistance Against Heat, Weathering, Ageing/Degradation	Thermal conductivity of mineral wool products does not change with time, experience has shown the fibre structure to be stable and the porosity contains no other gases than atmospheric air.	

ЗАТ «PAROC», Прадстаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, вул. Антонаўская, 146, 2 паверх, каб. 12, 220088 Мінск, Тэл. 293-07-83, факс 233-99-51

Дадзеная спецыфікацыя прадукту змяшчае адзінае і поўнае апісанне ўмоў і тэхнічных характарыстык вырабаў. Тым не менш змест дадзенай спецыфікацыі не мае на ўвазе прадастаўленне гандлёвай гарантыі. У выпадку выкарыстання прадукцыі ў непрадугледжаных дадзенай спецыфікацыяй мэтах, мы не можам гарантаваць яе прыдатнасць, калі адсутнічае наша пісьмовае пацверджанне такога роду прымянення пры запале. Дадзеная спецыфікацыя прадукту замяняе ўсе папярэднія выданні. Прымаючы на ўвазе пастаяннае ўдасканаленне нашай прадукцыі, мы захоўваем за сабой права ўносіць змены ў спецыфікацыі прадукту. PAROC і чырвона-белыя палоскі з'яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі маркамі кампаніі Paroc Oy Ab.